

13. Хотопов Ю. О гармонии. - М.: Сов.композитор, 1961. - 119 с з нот. Іл. «Б-ка "В помощь руководителям худож.самодеятельности".
14. Цукерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. - М.: Музыка, 1964. - 159 с. з нот. Іл.

РАБОТА НАД МУЗЫЧНЫМ ТВОРОМ У АРКЕСТРЫ

Работа самадзе йнага аркестравага колективу на ўсіх этапах асваення музичнага твора павінна быць актыўнымі сродкамі музична-на выхавання. Яно ажыццяўляецца, у прыватнасці, праз навучанне выкананіцаў ігры на тым, ці іншым музичным інструменте развіціце здольнасці успрымаць музыку, унікаць у яе змест. На рэпетыцыйных аркестра самадзейныя выкананіцы авалодваюць практычнымі навыкамі аркестравай ігры, спасцігаюць асновы майстэрства выканання. Усе тлумачэнні кірауніка, выкладанне ім тэарэтычных паняццяў, музичных тэрмінаў павінны быць цесна звязаны з успрынянем музыкі вывучаемага твора. Улічваючы адсутнасць у многіх выкананіцаў специяльнай музичнай адукацыі, непажадана празмерна загружаныць іх абстрактнымі паняццямі, якія не звязаны з музыкай і не асацырующыцца ў іх з яе реальным гучаннем. Даёнасць кожнага самадзейнага аркестравага колективу ажыццяўляецца ўніверсальна, з улікам яго асацыяцій і реальных магчымасцей.

Выкананічым узровень самадзейнага аркестра, ступень музычнай падрыхтоўкі кожнага удзельніка, а таксама caratter развучваемага музичнага твора - усе гэта разам узятае вызначае методы работы з колективам.

Кожны кіраунік выкармістоўвае сваю методыку работы над музичным творам, аднак пры ўсім іх адрозненні можна прасачыць агульнае - тры асноўныя этапы.

Перык этап - прайграванне твора цалкам, атрыманнё ўяўлення аб п'есе, аб яе асноўных мастацкіх вобразах.

Другі - работа над дэталямі, паглыбленне ў сутнасць твора, выбар і выкармістанне сродкаў выражэння. Траці этап - абагульненне, вынік папярэдняй работы, калі твор атрымлівае якасна чыбае тусаблечение выканання.

Такім чынам, мы умоўна падзяляем працэс работы над музичным творам на гры этапы на аснове агульных палажэнняў і метадычных приемаў. Умоўна, паколькі, па-першае, працэс мастацкай

творчасці, якім в "яуляеца" работы над музычным творам, нельга ажыццяўляць на аснове аднойчы створанага штампа, трафарэту. Падругое, паколькі гэтаму працесу паставяна спадарожнічаюць ад-розненні: у змесце і ступені складанаасці асвойваемых твораў, у складзе аркестра і ступені музычнай падрыхтоўкі удзельнікаў і г.д.

Першы этап работы над музычным творам, уключаным у рэпертуар, пачынаецца з азнаймлення з ім.

У пачатку рэпетыцыі кіраунік паведамляе удзельнікам звесткі аб гэтым творы, яго стылі, аб творчасці аутара. Калі удзельнікі аркестра здолыны прачытаць "з ліста" свае партыі, дык лепш, калі яны самі і "агучыца" г"есу пры азнаймленні з ёю. Пры наяўнасці магнітафоннага запісу твора можна пазнаеміцца з п"есай, праслушаўшы яе. Азнаймленне з творам дасць удзельнікам аркестра агульнае ўяўленне аб характары і стылі твора, выклічае ў іх цікавасць, тым самым стымуллюе ініцыятыву выканання і актыўнае творчую працаздольнасць.

На першым этапе работы над п"есай ва ўдзельнікаў аркестра складаецца ўяўленне аб агульных контурах выканаучага плана: тэмплі, асноўныя дынамічныя нюансы, кульминацыі, асаблівасці інструментоў і г.д. Разам з тым дырыжор атрымлівае магчымасць азнаеміцца з моцнымі і слабымі бакамі аркестра і высветліць, чаму траба будзе удзяліць больш увагі на рэпетыцыях; вызначае тэхнічна цяжкія месцы у партытуры і шляхі пераадолення гэтых цяжкасцей.

Творча паставаўленая на першым этапе мастацкая мэта актыўізуе работу аркестра на другім этапе. Для гэтага першыдзе характерна глыбокае пранікненне ў сутнасць твора, расшыфрука і деталь ізацыя яго зместу. У працэсе рэпетыцыйнай работы, на дадзеным этапе, перед кірауніком аркестра паставяна павінны стаяць чатыры пытанні: да? (у якім месцы твора), што? (што менавіта не атрымліваецца ці выконваецца не так), чаму? (у чым прычына недаконопу) і дк? (як дабіцца яго выпраўлення). Калі першыя два знаходяцца ў цэнтры увагі большасці дырыжораў, дык два апошнія - некаторымі упускаліца з-пад увагі. Іншы раз гэта адбываецца таму, што кіраунік аркестра сам не ведае причин узімкнення якіх-небудзь недаконопаў у гукаатрманні і прыменяе іх выпраўлення, не ўмееяя служаць і чуць аркестр. Часта не ўлічвае розны узровень падрыхтаванасці удзельнікаў аркестра, якія на гэтым

этапе свайго развиція праста не могуць спрабавіца з тэхнічнымі цікавасцямі твора, зразумець і асэнсаваць чо эмэст.

Работу над элементамі тэхнікі выканання мэтавгодна праводзіць на групавых рэпетыцыях, што значна скарачае гэты самы працаемкі этап работы над музычным творам. У працэсе работы над партычымі вызначаючы асвойваючыа конкретныя сродкі перадачы зместу п"есы: тэмпы, фразіроука, дынаміка, штрыхі, аплікатура і інш.

У работе над дэталямі важнейшае значэнне набываючы пытанні характару, стылю музыкі. Тут асабліва выразна адцуваеца ўзаемасувязь усіх выразных сродкаў. Так, напрыклад, унікальны у тонкасці дынамічных адценняў або фразіроука, мы маєм непасрэднае дачыненне да агогікі, метрапрыту, тэмпу і тэмбуру гуку.

Існуе шэраг прыемаў работы над музычным творам. Агульна-прынятым з'яўляецца падзел на сэнсавыя часткі, эпізоды, структурныя падраздзяленні. Гэты падзел можа ажыццяўляцца не толькі на эпізоды і раздзелы, што вынікаюць з асаблівасцей формы (часткі, сказы, фразы) але і на эсноўныя элементы аркестравай фактуры (гарманічная структура, паліфанія, меладычная лінія і г.д.). Такім чынам, кіраунік, не выпускаючы з-пад увагі агульны план выканання твора, працуе з аркестрамі над пэўнымі раздзеламі на аснове выяўленых асаблівасцей формы, фразіроука, тэхнічных складанасцей. Пры гэтым ен павінен выразна уяўляць сабе канчатковую мастацкую мету і пастаянна улічваць месца гэтага спішу, дэталі, фразы цалкам, а таксама сувязь іх з папярэднім і наступным матэрыялам.

Разгледзім работу дырыжора над некаторымі сродкамі аркестравай выразнасці.

Тэмп

Правільны выбар тэмпу при развучванні твора ў немалой ступені вызначае колькасць часу, затрачанага на вывучэнне п"есы. Для работы над хуткімі п"есамі рэкамендуеца выкарыстоўваць прыем пачатковага асвяення іх у залаволеным тэмпе. Гэта садзейнічае авалоданню неабходнымі навыкамі, у першую чаргу тэхнічнымі.

Выбар першапачатковага тэмпу выканання твора у працэсе работы заўсякда зд наступнага: танальнасці - наяўнасць вяткай колькасці знакаў ускладнене прыграванне у патрэбным (хуткім)

тэмпі; тес! туры партый - чытание з ліста у верхніх і ніжніх рефістрах цяжка з-за наяунасці дадатковых лінеек; складанасці фактуры - пічтывная, насычаная фактура перашкаджае "чысліні" выканання нотнага тексту; рознага узроўню падрыхтоўкі аркестрантау і г.д.

Што тычыцца установлення правільнага канчатковага тэмпу, то ен абумоўлены жанравым! і отыгістычным! асаблівасцямі твора, яго відомствам, харкатагам (падрабязна пра гэта чытайце у артыкуле "Самастойная работа над партитурой").

Для правільнага вызначэння тэмпу даём табліцу тэмповых азначэнняў па метраному Мельцэля:

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <i>Grado</i> | - 40 ^I | павольна |
| <i>Largo</i> | - 46 | працягта, широка |
| <i>Adagio</i> | - 52 | павольна, спакойна |
| <i>Lento</i> | - 56 | павольна |
| <i>Bassetto</i> | - 60 | хутчэй, чым ларго |
| <i>Andante</i> | - 65 | умерана, няспешна |
| <i>Andantino</i> | - 69 | некалькі хутчэй, чым анданто |
| <i>Sostenuto</i> | - 70 | стримана |
| <i>Commodo</i> | - 80 | эручна |
| <i>Macitoso</i> | - 84 | урачыста, велична |
| <i>Moderato</i> | - 88 | умерана |
| <i>Alegretto</i> | - 108 | павольней, чым алегра |
| <i>Animato</i> | - 120 | актыўна |
| <i>Allegro</i> | - 132 | хутка |
| <i>Allegro assai</i> | - 144 | значна хутчэй |
| <i>Allegro vivace</i> | - 152 | вельмі хутка |
| <i>Vivace</i> | - 160 | шпарка |
| <i>Presto</i> | - 184 | імкліва, шпарка |
| <i>Prestissimo</i> | - 208 | вельмі шпарка |

Выкананне аркестрам твора з "яўляюща" яго калектыўнай творчай інтерпретаціяй, таму варыянты тэмпау у лагічных межах могуць мець месца. При гэтым треба памятаць, што празмернае змяненне асноўнага темпу, наўмысныя па скарэнні, залаволені пару-

^I Лічба азначае колькасць удару малтніка за адайнку часу (40 за мінуту).

шашыць стыль твора, які выконваеца, скажаць яго мастацкія вобразы. Треба таксама памятаць, што усякае змяненне тэмпу патрабуе пасть сібе пэўнай кампенсацыі, толькі тады яно аттраудана і пагічна. Так, калі было зроблена паскарэнне, дык яго неабходна кампенсаваць запавотленнем, і наадварот.

Дынаміка

Ватоданне багаццем дынамічнай нюансіроукі з "яўляеца" адной з асноўных якасцей аркестравага калетыву. Вялікім недахопам самадзеўных аркестраўча часта з "яўляеца" адсутнясць пэўнасці і тонкасці ў дынаміцы (пераважаючы нюанс ігры - *mp* - *f*). Таму при фарміраванні творчага аблічча калектыву треба звяртаць пільную увагу на якасць дынамікі.

Дынамічныя аўтарскія азначэнні павінны старанна выконвацца, таму што дынаміка з "яўляеца" арганічнай састаўной часткай мастацкай задумы музычнага твора. При ўсім гэтым дынамічныя азначэнні носяць адносныя харектар і творчая ініцыятыва дырыжора дае яму права устанаўліваць узровень гучання, яго сілу.

Работа дырыжора над дынамікай заключаецца не толькі ў выswickлениі дынамічнай ініцыятывы па гарызанталі. Шматпланавасць аркестравай партытуры патрабуе дыферэнцыяцыі дынамічных адцененняў па вертыкалі (зверху уніз па гатасах). Такім чынам дырыжор мае магчымасць па неабходнасці адцініць, выдзеліць дынамічна галоўны на дадзеным адрезку гучання элемент аркестравай фактуры - мелодыю, поліфанічныя падгалоскі, гарманічную фігурацыю або гармонію. У этах устанаўлэннях баланс іроукі гучання дырыжору неабходна адредагаваць усе аркестравыя партыі. Не варта захапляцца прамерным імкненнем выдзяляць галоўны элемент над астатнімі. Дырыжор павінен прынужыць аркестрантаў іграць, пастаянна слухаючы гучання ўсяго аркестра; яны павінны навучыцца ўсведамляць сваё ролю ў ансамблі і сувіміраць з ёю сілу свайго гуку; часта треба браць у разлік не яго гучнасць, а інтэнсіўнасць. Вялікую ўвагу треба ўдзеляць дынамічнай баланс іроуцы (ураўнаважнасці) гучання ёсць сярэдзіне кожнай аркестравай групы (баяны, домры, балалайкі і г.д.). Не павінен праслухоўвацца адзін ці некалькі інструменттаў - уся група павінна гучыць як адзінае цэлае, адзінным штыром, дынамікай, фразіроукай, артыкуляцыяй.

Часта дынаміка выкарыстоўваецца ў якасці аднаго са сродкаў фразіроукаў. Так, напрыклад, кратчэнда з наступным дынамізуэнда

могуць супадаць са структурай фразы, визначаючы яе межы. Аднак уяўлэнне аб тым, што фразіроўка зауседы ўзгоднена з друкаванымі штырхамі і лігамі, памылковае. Музычную фразіроўку можна прыпадобіць чалавечай мове з яе мадуляцыямі, кульмінацыямі і, дзе трэба, перапынкамі (паузамі); недакладна размешчаная коска, недарэчнае двукроп"е або кітчынкі могуць цалкам сказаць сэнс мовы.

Адсоль, вядомую увагу дырыжор павінен удзяляць выкананню розных прыпынкаў у сярэдэйне твора. На жаль, многія дырыжоры не надаюць належнай увагі ферматам, паузам, цэзурам.

Што датычыцца ферматы, то дырыжор павінен эразумець сэнс яе гучання і значэнне для выражэння думкі эпізода, дзе яна выкарыстана. Арабітрай увагі дырыжора патрабуюць паузы. Нельга дапускаць недатриманых пауз. Музыкант, які эразумеў ритмічную структуру твора, зауседы правільна адчуе сэнс пауз, наўчыцца слухаць яе.

Істотнае значэнне ў рабоце над музычным творам мае умение выбраць неабходныя штырхі і визначаць рацыональную аплікатуру. Штырхі і аплікатура з "яўляюцца важнымі сродкамі выразнасці". Выбар штырху залежыць ад стылю твора, ад мастацкага зместу музычных фраз, ад темпу і г.д. У сноўнай чаргу ад штырху залежыць харектар выконваемай фразы, яе выразныя адценні, дыханне, артыкуляцыя. Таму при складанні плана выканання музычнага твора варта глыбока прадумана выбар адрпаведных штырхоў. Визначэнне аплікатуры - не менш важнае пытанне, ад якога залежыць выразнасць музычнай фразіроўкі. Аплікатура павінна выходзіць з мастацкага зместу твора, садзейнічаць выразнасці музычных фраз.

У выкананстве на народных струнных інструментах арабітрай значэнне набывае залежнасць аплікатуры ад харектару музыкі. Часта гэтая сувязь прайяўляецца при захаванні тэмбравай афарбоўкі фразы і у адносінах да харектару спалучэння асобных гукаў.

Даволі часта неабходнасць захавання тэмбравага адзінства фразы патрабуе выканання мелодыі на якой-небудзь адной струні. Тым самым дасягаецца адзінны харектар гучання (бархатнае, звонкае, празрыстае, вязкае і г.д.).

Больш увагі трэба удзяляць рабоце над якасцю гуку, культурай гука атрымання. Прычынай нездавальнічаючага гучання інструмента могуць быць і заціснутая кісць правай рукі выканануці, і дрэнна адшываны мядылтар, і няправільная пасадка. Трэба

у лівцаць, што дынамічныя магчымасці народных струнных інструментau абмежаваныя, а таму нельга дапускаць пры ігры фартэ фаребравання гуку. Гэта цягне за сабой непажаданыя пабочныя шумы і прыгукі.

Працуючы над якасцю гуку, варта звяртаць увагу на чысціню Інтаніравання, у прыватнасці, на работу пальцаў левай рукі, што прыскакаюць струны да падставіх пласцін. Асноўныя недахопы, што аказваюць адмоўны ўплыў на чысціню Інтаніравання, а значыць, і на якасць гуку, наступныя:

1. Стабае прысканне струн да падоў пальцамі левай рукі, ад чаго гук становіцца "сіпаты" або з пастаяннымі прыгукамі.

2. Адцяжка струн некалькі ў бок ад асноўнага напрамку у момант прыскання іх да падоў, ад чаго Інтаніраванне становіцца завышеным.

Важкая увага на гэтай стадіі работы удзяляецца строю ў аркестры. Важней умовай для настройкі струнной групы з"яўляецца правільнасць палажэння ў іх падставак, без чаго нельга дабрача чысціні Інтаніравання і такім чынам, чысціні строю аркестра. Відома, таксама, што самая дакладная першапачатковая настройка не гарантуе стройнасці гучання на працягу усей п"есы – струны могуць "садзіцца". Таму неабходна падстроіка Інструментаў у працесе разгэйцаі.

Завершальны этап работы над музычным творам з"яўляецца натуральным працягам першых двух. Асноўны метод работы на завяршальнай стадіі – прайграванне твора цалкам. Кіраунік і удзельнікі аркестра павінны імкнуцца да таго, каб сабраць у адзінай цэлалі все часткі, деталі, эпізоды, над якімі звалася работа ў папярэдні перыяд. Асноўныя задачы на гэтым этапе – творча выразіць змест выконваемага твора, дабіцца цэласнасці мастацкага уражання, заканчанасці. Максімальная цэласнасць выканання ў вілікай меры абумоўлена дакладным узурленнем аб усім творы як аб адзінай элітнай пабудове, ясным адчуваннем узаемасувязі асобных яго частак, сувадносін дынамічных кульмінацый, тэмпаў, г.зн. усей драматургіі твора.

Рекамендуемы метод работы над музычным творам нельга разгэддаць як стандартны і адзіны. Паслядоўнасць стадый разгэйтыйнія работы, канкрэтныя метадычныя прыемы могуць мяняцца і перапіттацца, выходзічы з реальна існуючых умоў, з улікам аб'ектуўных і суб'ектуўных фактараў. Таму кожы кіраунік, выходзічы са

специфічных, уласцівых яго аркестру асаблівасцей, арганізуе рэпетыцыю такім чынам, каб максімальна эфектуна, з большай аддачай выкарыстаць адведзены для яе час.

Кантрольныя пытанні:

1. Этапы працы над музычным творам.
2. Асноўныя заканамернасці вызначэння тэмпу.
3. Віды агагічных зменаў і прычыны іх выкарыстання.
4. Дыферэнцыяцыя дынаамікі аркестровай партытуры па гарызанталі і вертыкалі. Існаець падынамізму.
5. Стылевыя асаблівасці развіцця дынамічнай лініі.
6. Вызначэнне штрыкоу, аплікатуры выходзячы з асаблівасцяў стылю, харектару, фразіроўкі, тэмпу і дынамікі музычнага твору.
7. Прычыны недастатковай чысціні інтэрпрэтацый струннай групы аркестра.

РЭКАМЕНДУЕМАЯ ЛІТАРАТУРА:

1. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. - М.: Музыка, 1972.
2. Кан Э. Элементы дирижирования. - Л.: Музыка, 1980.
3. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. - М.: Музыка, 1984.
4. Кондрашин К. Мир дирижера. - Л.: Музыка, 1976.

РАБОТА ДЫРЖОРА НАД АКАМПАНЕМЕНТАМ

Здаўна бытую маркаванне аб тым, што навучыцца добра акампаніраваць немагчыма: акампаніятарскае умение ад бoga. Такая думка Існуне звычайнай у выпадках, калі тое ці іншае практичнае умение ўяўляе сабой эмпірычны навік, калі яшчэ не распрацаваны метадычны шлях і яго асваення. Не прыніжаючы ролі талента і спецыфічнай адкоранасці у акампаніятарскай практицы адзначым, аднак, што самі па сабе яны яшчэ не забяспечваюць высокі прафесіяналізм.

Удасканаленне выкананія аўтарства і пашыранне выразных сродкаў народнага аркестра дазволілі увесці ў яго рэпертуар высокамастацкія творы. Акрамя выканання арыгінальных аркестравых твораў, а таксама перакладанняў с імфансічнага рэпертуара, аркестр народных інструментаў часта супрадавчае выступленне са «Історыя-інструменталістай» і спевакоу. У сувязі з гэтым перед дыржорам з усей вастрыней уважкае праблема асваення тэхнікі дыржіравання акампанементам. Выступленні матадых дыржораў